

Савецкая БЕЛАРУСЬ

ВЫДАНЬНЕ РУКОМУ СОЦЫЯЛСТЫЧНАЙ САВЕЦКАЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСІ. № 64 (74). Пятніца, 19-га лістапада 1920 г.

Адрэс рэдакцыі:
адміністрацыі:

Менск, Родзей-Бабэртарская
Падгорная вул., "Центральная
штаба."

Пакаяушымся-збау-
ленъне, не пакаяу-
щымся-смерць.

У вялікіх мухах, у моры
крыўі родзіца Сацыяльная
Рэвалюцыя. Усе лепшыя
сыны працоўнага народу
неслі для яе нарадзенія
і чеснага для яе ўзмацненія
вялікія ахвяры, ня лі-
чучыся з сваімі сіламі і
жыццём. Кожан чесны і
свядомы работнік і селя-
нін, раз падняўшыся дзеля
вялікай і пачэснай бараць-
бы, начіненымі во-
рагамі, не адмовіца ад яе
і давядзе да канца, пасля
якога ён стане набядзіце-
лем.

Гэта чесная, свядомая
частка пролетарыту 4-ы
год моўкам змагаецца за
лепшую будучыну сваю і
усяго чалавечства. Змагаю-
чыся съмела глядзіць упе-
рад, ня думаючы аб тым,
што яна галодная, халод-
ная, угаміўшаяся. У хві-
ліны небяспекі яна ня
зыдзе з сваімі мейсцамі, не
схаваецца за куст, каб ад-
туль глядзець, што будзе
далей.

Другая частка, мала съя-
домая, якая ня можа зра-
зумець вялікай барацьбы
паміж пролетарыятам і бур-
жуазіяй, пужніва агляда-
ецца і навокал сябе і шукае
прычыны, каб захавацца,
каб самой не рабіць, а
толькі глядзець на прашу
другіх.

Калі Чырвоная Армія
начата атходзіць з нашай
землі, гэтай несъядомай
частцы здавалася, што
усё кончана; яна гэта заха-
цела далей весьці бараць-
бу і схавалася па бало-

тах і кустах, стала дэзвер-
тырамі. Але сталася не
так, як меркаваў іх розум.

Наша часовая наўдача
на Заходнім фронце не
перашкодзіла нам дабіць
Урангэля, ўзмацніца і
паказаць усясьветнай бур-
жуазіі, што ёсьць яшчэ ў
нас порах, што перашка-
джаць нашай супакойнай
творчай працы рызыкоўна.

І вот цяпер, калі работ-
ніцка-сялянская ўлада на
Беларусі распачынае сваю
працу, яна звяртаецца
да ўсіх дэзэртыраў, якіе
на сваёй пемнапе, на сваёй

малой съядомасці паўця-
калі з шарэнгаў Чырвонай
Арміі і дае ім магчымасць
пакаяцца і зынімае з іх
усяляскую кару.

У працоўнай сям'і ня
будзе мейсца не пакаяу-
шымся, шкоднікам савец-
кага будаўніцтва. Тыё,
якіе ня глядзячы ні на
вонта захочуць хавацца
і пасля тэрміну, у які
яшчэ павінны з'явіцца, змо-
гуць схавацца: толькі ня
самі, а другіе так схава-
юць, што іх над мёрзлым
піском ніхто ня знайдзе.

Б.

Абарона Савецкіх Рэспублік.

За 15 лістапада.

Захадні фронт.

У Мазырскай ваколіцы вядуцца бойкі з пераменным
усыпежам.

У кірунку Карабсьцін—Мазыр вядуцца бойкі мясцо-
вага значэння з пераменным усуспежам.

Паўдзённа-Захадні фронт.

У Ліціўскай ваколіцы 15 га лістапада наша конніца
заняла гор. Ліціск. Узяты палонные.

У Праскуравскім кірунку зломана сапраціўленіе во-
рага: наші часцы разьбілі другую дывізію праціўніка і дай-
шлі да пунктаў у 10 вярстох паўдэйнай Герацкі. Узяты
палонные.

Паўдзённы фронт.

На Крымскім вучастку мы 15 га лістапада занялі гор.
Севастопаль—Ялта.

У Севастопалі арганізованы рэвалюцыйны камітэт, наладжваецца рэвалюцыйны парадак.

Дзесяткі тысяч буўшых салдат Урангэля, пакінуўшы
сваіх генэралаў, рэгіструюцца.

Ваенком Палявога Штабу Данішэўскі.

Севастопаль узят.

13 га лістапада Сімферопаль
пакінты апошнімі ўрангэлеў-
скімі часцямі, быў занят Чыр-
вонымі вайскамі другой коннай
арміі.

14 га лістапада ў Севастопа-
лі нарыхтаваны рукою, каторы
з'яргаў ізваў рэвалюцыйны па-
радак пасля выхаду з горада
белых. 15 лістапада ў Севасто-
поль увайшлі часцы 51 пяхот-

ной дывізіі і аўтаатрад пер-
шай коннай арміі. Цяпер ад-
трымана тэлеграма з Ялты аб
стварэнні там рэйхома. У го-
радзе наладжываецца рэвалю-
цыйны парадак. У Севастопалі
сарод рабочага насылення аг-
рамадны шад'ем і ўрачыстасць
з прычыні вызваленія Крыму
ад белых разбойнікаў. Рэ-
васенныя саветы арміяў, якіе
з'яўляюцца ў Крыме, прымі-
юць усе меры, каб як найгут-

чай установіць парадак. Дзесят-
кі тысяч буўшых салдат
Урангэля, якіе пакінулі сваіх
генэралаў, рэгіструюцца і вы-
сылаюцца на поўнач.

Рэвансавет 1 Коннай.
Варашылаў, Будзённы.

Падробнасці ўзяцця Фэадо-
сіі.

Адважныя часцы Чырвонай
конніцы ўвайшлі на чарна-
морскае ўзбряжжа 14 ліс-
тапада ў 22 гадзіны 40 мі-
нют занялі горад Фэадосію.
Чырвоны сцяг рэвалюцыі з
гонарамі данісьлі да Чорнага
мора.

У горадзе захапілі болей 30
паасобных вайсковых частцей
чорнага кружаца Урангэля
з усім складам, ўзброй. ар-
тылерый, амуніцыяй. Заха-
пілі вялікі харчовы склад у
агульшай вартасці да 30
мільярдаў рублёў.

Чырвоные арлы ў гэты гі-
старычны дзень шлюць вітаць-
не ўсім рабочым і сялянам
Р. С. Ф. С. Р.

Усе байцы, як адін, рвул-
ца наперад для ачышчэння
да щчэнту Крыму і звы-
чэння да астатку ненавісных
ворагаў.

15 лістапада 1920 г. Фэадосія.

Кашырын.

Туды Ім і дарога.

Атрады атамана Сямёна
ўпякаюць у Манчжурью, кі-
даючы па дарозе аружжа.
Разьбітые палкі Сямёна
налічваюць у сваіх радох ад
20—80 чалавек. Адступаючы
сямёнаўцы забіраюць з сабою
70 пудоў расейскага золата.

Да мірных умоваў паміж Фін-
ляндій і Расій.

Патвіскав тэл. агентства
папедамі з Гельсінгфорса,
што кімісія загр спраў фін-
скага савету прызнала, што
да зачыненія мірных
умоваў урад павінен разре-
дзіць паганніе аб Каралі.

Беларусь і сацыяльная рэвалюцыя.

Сацыяльная рэвалюцыя гэта ёсьць сівяты бунт, які абхаліў сабою ўсіх халодных і галодных, усіх цярцеўшых і пакрыўжаных,—увеселі працоўны люд. А мэтай гэтага бунту ёсьць вірвачь чалавецтва з кішцюроу невялікай часткі багацяй — дармаедаў, зьнішчожыць абаранье аднаго чалавека другім, абаранье аднаго народа другім; мэтай гэтага бунту, сацыяльной рэвалюцыі, ёсьць: дащэнту зруйнаваць стары гнілы парадак, панаванья капитала і несправядлівасці, а на яго месцы пабудаваць новы съветы лад, пры якім на будзе пакрыўжаных, на будзе багатых і бедных, на будзе слабых і сільных народаў, а будзе усе аднальковыя сільныя народы, аднальковыя шчасльвые людзі.

Зразумела, чаму ўся працоўная бедната адразу становіцца на баку сацыяльной рэвалюцыі і вядзе крывае змаганье з ворагамі яе, якіе хоцьць абараніць стары цардак, каб зноў смактаць кроў працоўнікаў, каб зноў ехаль на іх плечах.

Беларусь — гэта пляц на якім адбывалася у працягу трох гадоў гэтае змаганье. Гэтн пляц зруйнованы, стаптаны, забліты крываю, а ўрэшце разрезаны і падзелены. Пратоўні люд Беларусі носіць у сэрцы жалобу. Аднак нельга дапушчаць да роспачы. Нічога асабліва страшнага ня сталаася. Вялікага няшчасця няма. Траба толькі на выкідаць з сваіх думак і на хві-

ліну таго, што цяпер адбываецца сацыяльная рэвалюцыя, што німа так вядліх ахвяр, якіх бы не зрабіў на карысць яе працоўны люд.

Рыжскі даівор ня значыць яшчэ, што сацыяльная рэвалюцыя спыніла свой поступ на Захад; ня значыць, што змаганье чырвоных бардоў з чорнымі груганамі закончана; ня значыць, што нашы браты беларусы назаўсёды аддадзены ў панскае ярмо на крыйды і зъдаекі.

Сацыяльная рэвалюцыя з кожнай хвілінай разрастается і пашыраецца, змаганье за яе падеду ўдачна вядзенца рабочымі ва ўсіх куткох Эўропы, а нават і Азіі. А заходняя частка Беларусі пад панскім ярмом пакінута на дзеле таго, што ёю, быццам, хацелі адкупіцца. На долю Беларусі выпаў славы і вялікі ёсць, быць аванпостам, быць пярэднім бардом у змаганні з сацыяльную рэвалюцыю і першым абаронцам інтарэсаў працоўнага люду. Гэтае вялікае заданье Беларусь з гонарам выпаўніць. Адрэзаная яе частка будзе тым порахам дынамітам, які ўзарве ў паветра крэпасць заходняй буржуазіі, белую Польшчу. Праз трупы польскіх паноў злучацца часткі ніколі Непадзельнай Беларусі. Праз трупы польскіх паноў пярайдзе працоўны люд Савецкіх рэспублік, каб злучыцца з працоўнікамі Заходняй Эўропы і каб супольнымі сіламі задаць усясь ветнаму капиталу апошні і разрушыць бой, пабядзіцелем

якім бязумоўна будзе сацыяльная рэвалюцыя.

Нашы браты пакінуты пад польским ярмом не як нешта нягоднае, лішніе, а як найлепшыя і верныя барды, на якіх цяпер з'вернуты очы з надзеяй усіх, каму дорага справа сацыяльной рэвалюцыі.

І нядоўга прыдзеца чакаць. Ужо блізка той час, калі магутнае іх паўстанье будзе тэй косьцьцю, якой не праглынуць палякі паны і якая іх нацэўна задаўіць. Толькі трэба, каб мы былі ўжо на той момант гатовы іх падтрымачы, каб мы моглі быць іх запраўд-

най апорай. Ні на хвіліну мы не павінны перарываць лучнасці з імі. Іх інтарэсы і нашы — гэтае самое, а дзельнага і думкі нашы павінны быць аднальковы. І хадзі на нас ад іх адгараджвае лес штыху пансках наймітаў, аднак лёс наш аднакі, заданья аднакі, ак адно дэлае, як непадзельны беларускі народ, злучаючыся ў першых радах за справу сацыяльной рэвалюцыі, заваяваць шчасцце ўсяму працоўнаму чалавецтву, а разам з гэтым здабыць і сабленную съветскую будучыню.

X

Гандаль з заграніцай.

Заява ангельскага міністра гандлю.

Ангельскі міністр гандлю заяўіў, што пакуль ня будзе на ўсясьветным гандлёвым рынке багатыя запасы Рэспублікі, датуль ня спыніцца песпакой паміж рабочымі, бо прычынай беспарадку ёсьць дарагоўля на харты. А хартоў ня хопе, пакуль ня прывозяць з Рэспублікі. Міністр гандлю лічыць, што можна знайсці грунт для згоды з Савецкай Рэспублікай з мэтай наладжанья з ёю гандлёвых зносін.

Савецкая Рэспубліка і Англія.

Французскія газеты паведамляюць, што ў Лёндане спадзяюцца аднаўлення праз

некалькі дзён гандлёвых зносін з Савецкай Рэспублікай. І ёйд Джордж цяпер прыпрыты да съценкі. Калі пераговоры разначиуцца, значыць, Англія признае Савецкую правіцельства, калі ж пераговоры не разначиуцца, то вясной проціў Рэспублікі будзе ўтворана венчая коаліцыя.

Савецкая Рэспубліка і загранічны гандаль.

У Швейцаріі пры ўдаеле прадстаўнікоў буйней працьвовласці утворана акцыянэрнае таварыства з капіталам трыста тысяч франкаў для аднаўлення гандлёвых зносін з Савецкай Рэспублікай.

Пісьмо беларускіх мужыкоў польскім панам у Рыгу.

Нас не забылі вы — мы рады,
І вас таўсама помнім мы,
Бо не згайлюя шрамы,
Аднакі вашае улады,
Але ў часі мірнае нарады,
Мы слаць гатовы прывітаныне,
Сказаць да міру два тры словы
Пакуль падпішаце уноўы,
Бо ў мужыкоў адно жаданье:
Каб мені ў Варшаве лілі сълезы
Аб тым, як вырашыць наш ёсць.
Наш брат мужык пану ня хоча,
Куды яму з панамі жыць!
Ён іх убачыць дык арыжыць,
Зубамі з злосці залякоча,
Як чорт ад ладану бляжыць.
Падумайце, братоўкі, самі:
Што можна згодна жыць з пана-
ми.
Нам мужыкам людзям балот?

Мы ў лапчях ходзім, зэрбна
світка
А ў вас ангельскі жоўты бот,
Фасону моднага пакідка.
Мы ядзім бульбу, квас, капусту,
А вам жывецца цяпер тлушта:
Келбасаў, мліка, менса, сала,
Як спрайнім поўным наймі-
там.
І за паноў барадзітам,
Вам чыле Амерыка ня мала.
У вас дужа добрае знайсціца:
Вільсон, Лёйд-Джордж, Міль-
раны,
А ў нас — Сымоны ды Сыцяла-
ни.
Ці ж ёсьць хоць прыху з імі
сходства
Тых шэльмаў знаць — дармо-
менш — болей
Але б ня бачыць іх ніколі.
Ды вы, паны, — Варшавы фран-
ты.
Гран-даму знаеце, Альянту,
Што ўсім дас яна і ўслыды,
Каб люд працоўны даканаць,
Але ня любім мы паскуды

І будзем з ёю ваяваць!
Мы не ваякі, любім згоду,
К вайкам прывыкліся у лесе..
Але да нас як хто палезе,
Дык можам добра хляпнць ў
мордц.
Бо гоць з бульбу мы ядзім.
Але саўгаго вам не дадзім.
Вы ўсё мяркуце граніцу,
Каб лепш жылося мужыкам.
Гэта „дзякую“ кажам вам
І ў падарунках шлем „границу“,
Прасім вас не клапаціца,
Аб тым, як будзе наці тут
жыцца.
Шмат пелі наці вы, — кіньце
пеці.
Вам не здабыць вяліку слагу,
Рабіце мір, калі Варшаву
Вы панску хачэлі-б менцы.
Што ў вас на думы, што вам
трэба
Ея знаем воніх інтарэсай.
Але хай чуе пават неба!
Што беларус — на хоча „кressau“
Ды шчэ скажыць нашы словы

Найміту Ўрангеля — Махрову.
Прад ўсімі жажам не сядодні.
Ня зробіць Ўрангель „Край За-
ходні“
Марац яны, каб на кускі
Зноў падзяліць нашу зямліцу,
Зрабіць зноў царскую граніцу
Пад ўладай найлітаў руکі.
Але ня будзе праўдай гэта:
Рэспублікай не вярніць,
Змаганье будзе два тыры лесты,
А там — ўсе волына зажывуць.
Канец пісьму... Апошні слова...
Ня пагам больш аё чылі пісаць,
Мо б што знайшлося шчэ ска-
зач
Каб быць бліжэй, дзе ідуць
умоўы.
Мы, мужыкі, пісаць ня ўмеем,
Мы больш аром, малоцім, сеем,
Лепш руکі ходзяць за тапаром
Чым на паперы — за пірам.
І вось, за ўсіх нас гранатнейшы
Пісай мужык!

Максім Бяднейшы.

Аб плебісцыце.

Уесь час, як пачаліся мірные ўмовы з Польскім Урадам, ва ўсіх куткох Беларусі вядзеца сярод шэршай масы гутарка аб плебісцыце. Чым яна ўзбудараражана і хто яе разносіць па ўсім завулкам Беларусі? Каб даць на гэта адказ, трэба звязніцца к паведамленню загранічнага друку. Там у розных газетах мы заходаім на толькі тэлеграфнае паведамленне, але і целые артыкулы па гэтаму пытаньлю: 1) у Цэнтральную Сылезію ўводзіца чужие войскі, каб зрабіць плебісцыт, у Вільні захопішчыкі чужой зямлі адтрымалі гроши дзеле адбыцца там плебісцыту і інш. У аднальковы тоң аб плебісцыце гамоніць і на Беларусі. Усё гэта робіцца прац панскіх наймітаў, каб ні даць змучанаму працоўнаму беларусу пачаць спакойна будаўць Бацькаўшчыну, а гадоўным чынам падбухторвальцяго, каб ён атказаўся ад свайго уласнага гаспадарства і зноў зрабіўся тым, якім ён быў пад пиволій усякіх гвалтаўнікоў апошніх гадоў. Відома, беларус яшчэ не ўзмадаваўся, ба толькі папер троху ўзварушыўся і штось гамоніць аб сваіх патрэбах. А тут зьяўляюцца „прыяцелі“ каб зноў зменіць іго съяздомасіць. Бо калі ён будзе ў паняверцы, дык яго лягчай прылучыць да сябе. Найпатрэбней гэта прылучэнне белай Польшчы. Праз уесь час свайго панавання на акупованай Беларусі „нашы прыяцелі“, так званая „Страж Красова“, на гроши польскай буржуазіі вала плебісцыты. Яна і вызначала нават тэрмін плебісцыту (90 дзён), але нікі беларус на гэта не пашоў, бо ён доора ведаў, што ён ні палік, ні літавец, ні інш, а бесьць беларус і заўсёды, калі ні бачыў жандарма з бізуном, гаварыў аб гэтым. Тады пачаліся прылучэнні да Польшчы на толькі целых паветаў, але мястечак, вёсак і Фольваркаў; а ўсё ж такі гэтыя прылучэнні беларусаў адбываліся без беларусаў, бо польскіе анатекі і хціўцы добра ведалі, што калі гэтыя працоўны народ, які разам з расейскім народам скінуў з сябе царскі і капиталістычны ўдзік, не захоча сабе мець другога гвалтаўніка.

Беларус павінен выкінуць з сваіх галавы ўсякіе плебісцыты, бо яго старана, якая займае вялікі абшар, вядома ўсяму съвету, яна істнуюе і ніякіх прылучэнняў ня можа быць. Гэты гаротны пра-

цоўны народ пойдзе адным шляхам з расейскім працоўным народам к сацыялізму, якога ён жадаў дуогі час, заходаічыся пад валізарным зъдзекам. Братэрскі хайрус незалежнага беларускага народу з расейскім і толькі ён адтрымае верх над тымі, хто гатуе яму шыбельніцу. Толькі расейскі свабодны народ дасць яму бязумоўна неадлежнасіць, якой жадае беларус і без чаго немагчыма яму будаваць зруйнованую Бацькаўшчыну.

Калі пан яшчэ шэпце аб плебісцыце, а сам рэжа цела гаротнае—сілянскае клясы на дэльве часткі і кажа, што гэта справідловы мір,

дых бязумоўна, калі ён будзе мець магчымасіць, адбярэ ад нас і гэту частку Беларусі; дзе пануе цяпер працоўная кляса. Трэба мець на пагатове заўсёды стрэльбу на гэткіх „прыяцелей“ і зорка слядаць на заходніе нашы межы. Штось датычыць усходніх межаў, дыктут на ўсходзе наш брат, свабодны працоўнік, ніколі напага не захопіць і па мажлівасіці, як будзе съціхаць упартая баракьба з грабежнікамі пролетарыяту, ёнакрэсльці нашы ўсходніе межы бяз спрэчак і ніколі не запатрабуе плебісцита, бо нашы межы ўсім вядомы.

Плытнік.

Што чуваць заграніцай.

Абмылкі ангельскай палітыкі.

Французская газета „Эхо дэ Парі“ з 8-га лістапада нападае на палітыку Англіі ў адносінах да Расей. Ангельскае правіцельства, шкадуючы, як думае газета, бальшавізм і прыкрываючыся лібералізмам і гуманнасіцю, мае мэтай памяштаць Расей акрэпніць. Як відаць, у гэтым скрываецца тайны намер Англіі заніць у Азіі мейсца пакінутае Расей. У гэтым выпадку ангельская тактыка вельмі наўдачна, бо Англія, аказаўшы націк на Польшчу для заключэння міру, вярнула гэтым чынам расейскім войскам свабоду чынасіці,

Неспакой у Ірландыі.

Стыкі паміж прыхільнікамі незалежнасіці Ірландыі і паліціяй ня спыняюцца. Ка-

ля Бальлімалі забіта сямнадцаць паліцэйскіх. У Дубліне адбываюцца масавыя арысты. Спраўная барапьба ірляндцаў выклікала ў ніжнай палаце працазніцю Адамсона вывесыці інгэльскіе войскі з Ірландыі і даць магчымасіць ірляндскому народу ўтварыць свой уласны парламент. Аднак гэта працазніця ня была прынята.

Галодны бунт у Іспаніі.

У гор. Замарс у Іспаніі адбылася маніхвэстаны кабет і дзяяцей. Маніхвэстанты захапілі вакзал і вагоны з харчамі. Даеля ўстанаўлення парадку выкліканы войскі.

Сілы нашы растуць.

З'езд грэцкіх прафесіянальных саюзаў пастанавіў дзялчыцца да інтэрнацыяналу прафсаюзаў гор. Масквы.

Баяцца за Польшчу.

„Тан“ ад 7-га лістапада ў артыкуле пад загалоўкам „Вурок адступлення“ абвіняе ангельскую палітыку ў тым, што яна зрабіла шмат буйных абмылак у адносінах да Ўрангеля і Польшчы. З прычыны магчымасіці новага бальшавіцкага наступлення проці Польшчы, газета лічыць канечна патрэбным перашкодзіць згодзе паміж Савецкай уладай і Нямеччынай, хадзячы ўступак на карысць Нямеччыны.

„У той дзень, калі Чырвоная Армія ўмацуеца ўдоўж прускай граніцы, у Нямеччыне будзе зыніштожаны дэмократичны лад або на карысць Чырвонай дыктатуры, або на

карыйсць монархічнай рагані. Небясьпека для Польшчы ёсьць у тым, што яна будзе прымушана абараніцца адначасна і ад Нямеччыны і ад бальшавікоў, калі яна будзе імі атакавана. Пры гэткіх умовах умішательства заходніх дзіржав неабходна, і тады нямецкая тэрыторыя будзе пляцам іх умішательства. Калі Антанта патрашціць вясіці разумную палітыку, яна памяшчае саюзу бальшавікоў з Нямеччынай проці Польшчы. Але даеля гэтага трэба трываліца пёўных намераў датычна будучыны Нямеччыны і яе адносін да суседзяў. Адступленне Ўрангеля даказвае, што з вырашэннем гэтага пытання трэба ѿпішыць.

Польска-Літоўская спрэчка.

Новая авантюра.

З пэўных крыніц паведамляюць, што Жэліхоўскі рыхтуе новую авантюру ў Латгаліі з мэтай захапіць Даўгінск і Лібаву. Жэліхоўскі арганізуе латгалскія палкі нападобе літоўскай белай дывізіі, якай захапіла Вільню.

Ахвяра польскага налёту.

У літоўскіх газетах выдрукаваны спіс ахвяра польскага налёту ў Вількаміры. Большаясіць жыды, але цярпелі і сяляне.

Жэліхоўскі пад Коўнам.

З Рыгі паведамляюць, што Жэліхоўскі перайшоў на ўсім фронце ў наступленыне ў кірунку Коўны. Войскі яго ужо заходзяцца ў зо вяростах ад краінсіці. Становішча Літвы цяжкае. Прадстаўнікі Літвы паслалі дэлегацію ў Рыгу прасіць помагчы ў Літві.

З свайго боку Жэліхоўскі паслаў у Рыгу сваіх прадстаўнікоў.

Устаноўчы Сойм.

„Тан“ ад 6-га лістапада паведамляе з Вільні, што 9 студня 1921 г. будзе скликаны устаноўчы сойм Сярэдніяй Літвы.



У Савецкай Расей.

Новы універсітэт.

У дзень вялікай гадаўшчыны Акцябрскай Рэвалюцыі ў Арле адбылося ўрачыстое адчыненне дзяржаўнага ўніверсітету. Пакуль што будуть чыны рабочы, фізична-матэматичны і гістарычна-філалёгічны факультеты.



У Польшчы.

Разгон мітынга П. П. С.

Газета „Работнік“ паведамляе, што назначаны ў Варшаве на тэатральным пляцы мітынг Польскай Соц. Партыі проці ўтварэння ў Польшчы сэнату быў разгонены паліцыяй і не адбыўся. У гэты час адбыліся маніфестацыі прыхільнікаў сэнату.

Вакол авантуры белагвардзейцау.

Ангельскі флёт і Урангэль.

"Цейлі Экспрэс" піпа: Присутнасць вееных крабблёу у Чорным моры яшчэ не значыць, што Англія можа ўмяшашца ў барацьбу на старанне Урангэля. Намі адтрыманы афіцыйныя весткі, што ангельская адміралтейства дадо самыя катэгорычныя інструкцыі галоўнакамандуючаму ангельскім флотам у Сяродземным моры, што ён павінен перасцярагаць поўнае неўмяшальства. Ніякія актыўныя чыннасці за выняткам падачы помачы бежанцам і абароны ангельскіх ін-

таресаў не павінны прадырміцца.

Разбойнікі.

"Последние Новости" у артыкуле "Саюз разбойника Булах-Балаховіча з місткам революцыянэрам Савінкам", пішуць: "Шлях Балаховіча па Пінчыне адзначаны грабяжамі, паборамі, зладзествам і разгамі. Дзякуючы сваім широкай верацярпімасці ён і яго супрацоўнікі не рабілі ніякай рожніцы паміж жыдамі і хрысьціянамі. Яны білі і грабілі тих і другіх".

Што робіцца на Беларусі.

У нейтральнай зоне.

(Койданаўская вол., Менск, пас.).

Згодна з падпісанымі умовамі папярэдняга міру ў Рызе Койданаўская воласць у сучасны момант знаходзіцца ў так званай нейтральнай зоне. Улада саветаў пазастала, але ніяма ніводнага чырвонаармейца і выгляць ўся гэта майсцоваясьць мае такі, як бы яна заснушла і ніяк німожа прачнуцца. Ня толькі політычнай, але і нават грамадзянскай працы ніяма: браліся наладзіць яе, разбудзіць спішчых—нічога ня выходзіла. Сялянства чагося чакае і ні за вошта ня хоча брацца. Нрайшоўшы ў апошні час некалькі разоў фронт, упарты бай кали самога і ў самым мястечку Койданаве, заставілі сялянства нікому і нічому ня верыць.

"Пражкі дзень і дзякую Богу, а што заўтра будзе, калі прачнёмся—пабачым". Такі настрой працоўнага народу з'яўляецца дрэнным фундаментам для савецкага будаўніцтва. Школы аছынены, адзел народнай асьветы пры волрэйкіме да гэтага часу не з'яўляўся. Газеты адтрымліваюцца вельмі рэдка і малі. Ёсьць Народны дом, ад якога асталіся сцены ды сякай-такая мабліроўка: ві газет, ні літаратуры, ніводнай культурна-просветнай секты пры доме ніяма.

Канечна патребным з'яўляецца найхутчэйшае адчыненне школаў, арганізація па вёсках хатаў-читален. Як можна больш трэба пасыльце

газет і літаратуры, бо імі будуць карыстацца не толькі напы, але і ты, якіе пазасталіся на той бок мяжы, за якою паны сядзяць у сваіх маётыках, фабрыканты тримаюць у сваіх руках фабрыкі. Усе чакаюць падпісання міру. Чакаючы месець языкамі і ніводнае ва ўсём съвіце радіо ня прымае і ня выпускае столькі навін, сколькі іх дae вёска, знаходзячаяся ў нейтральнай зоне.

Парафак.

Самахвалавіцкая вол.

14-га лістапада на вёсках Самахвалавіцкай вол., Менскага павету было наладжана дзіве гутаркі з сялянамі на розные тэмы з вёсковага жыцця. Гутаркі вяла т. Бандарына. Сяляне былі вельмі здаволены і прасілі часцей наладжваць падобныя гутаркі.

16-га лістапада ў гэтай-же воласці адбыўся мітынг на тэму аб шкадлівасці дэзэртыстраў, аб харчовай палітыцы Савецкай ўлады, на якім было прысутных 220 чалавек. Выступалі т. т. Кісялев і Клімович. Настрой сялян пасыль мітынгу быў добры. Раздадзена шмат літаратуры.

У воласці адчынілі дзіве хаты-читальні і адзін народны дом. Аднак вельмі непрацкаджае працы брак гарадзішч. Нашым аছаведным Савецкім установам трэба сур'бана пакланіцца аб дастарчаны газы ў хаты-читальні, клубы і пародныя дамы

18-га лістапада маскоўнім сіламі ставіцца ў Народны Дом мітынг-спектакль!

Камуністы арганізавалі ў воласці камуністыкі гурток.

Відаць, беларуская вёска пачынае адживать і прымаць удзел у Савецкім будаўніцтве.

Болей у вёску агітатараваў газет і брашур!

Н. В.

Добры прыклад.

Сяляне сяла Тамашова, Бранскага павету, надзялілі каровамі і авечкамі ўсе бедныя чырвонаармейскіе сем'і.

Барацьба з дэзэртыстам.

14 лістапада ў Станькоўскай воласці Менскага павету адбыўся мітынг сялян, на якім было более 500 чалавек.

Прамову казаў тав. Ульдукіс на тэму аб дэзэртыстраў і аб міру ў Польшчай.

Сялянам разданалі літаратуру.



На Менску.

Дабравольная аўка.

Для дэзэртыраў назначаецца ад 18—24 лістапада апошні тэрмін дабрахвотнай аўкі. Пасля гэтага терміну дэзэртыраў чакае вышэйшая мера кары-растрэл.

Аблавы на дэзэртыраў.

У Менску і на паветах пачаліся пляновыя аблавы іобыскі ў кожным доме і ў кожнай кватэре, з мэтай лоўлі дэзэртыраў. Працягнуцца гэтые аблавы роўна 3 тыдні, аж да 5-га сінегня. У Менску галоўная адказнасць за дэзэртыраў ускладваецца на кватэраўласнікаў, а пасля на дамовыя камітэты.

Аддзел Унутранай Абароны.

Аддзел Унутранай Ахрани зноў прыехаў у Менск і праводзіц паданішчам.

У Менскім Павятовым Рэйкоме.

Спыненая, а прычынэ эвакуація—праца Менскага павятовага Рэйкома, пачынае нарыхтоўвавацца. У кожнай воласці ёсьць валаснікі Рэйкомы.

Харчовыя справы.

Як паведамляюць з "Ело" з наступнага месяца (сінегня) пад ўсім рабочым і службовым Савецкіх установаў з прычынам паліпшэння харчовага становінча, будзе павышаны на 50%.

Гэтак сама мэро павялічыцца паводле піктограм прадоў-

"Тыдзень падвозу харчоў".

Сёньня, 19-га лістапада апошні (трэці) дзень для збору і дастарчання на Менску і яго паветах 1/4 гадовай рэкламы бульбы.

Ад 17—24 лістапада на паветца па ўсей Беларусі тыдзень збору і падвозу харчоў першай патрабы для чырвонаармейцаў і насялення.

Адчынена сталоука.

17 лістапада пры Менскім Павятовым Рэйкоме (Багадаельная 11) адчынена сталоука.

Рэгістрацыя гандляроў і прымыслоўцаў.

Дзеля палягчэння візначэння прымысловых налогаў на 1921 год, рэгістрацыя гандляроў і прымыслоўцаў працоўжана да 25-га лістапада.

Безпартыйная конферэнцыя.

Менскі Павятовы Камітэт Камунізму Партыі Беларусі мае склікаль Бездзяртыйную конферэнцыю Менскага павету ў хуткім часе.

Міліцыя.

У хуткім часе маюць быць павялічаны штаты міліцыі і ў звязку з дарагоўлю будзе павялічана пэнсія на 60%.

У павятовай міліцыі.

Упраулеменіе Менскай Павятовай міліцыі арганізавала ўслоды на паветах міліцыю. Прымаюцца такія крокі дзеля яе аадараўлення, биручы стойках і прыхільнікі справе рэвалюцыі таварышу.

Сред міліцыянераў вядзенца культурана-асветнай працы.

Падрахунак няграматных.

Камісарыят Асьветы пачынае ад 18 лістапада рабіць падрахунак бязграматных. Гэты падрахунак працягненца да 1-га студня 1921 г.

Політэхнікум.

Вышэя Менская Політэхнічная школа з 14-га лістапада мае быць перароблена ў Політэхнікум з 5-ю факультэтамі.



Партыйнае жыццё.

У Хашчыцкай воласці Менскага павету 14 г. м. арганізавалася камуністычнае ячэйка з 4-х таварыши, на пасядзеніі якой выбраны прэзыдыйум.

У парадку партыйнай дніспыліні Бюро Фракцыі камуністаў пры союзе работнікаў прымаюць і сцялістичнай культуры працу і пісьмові на пасяджэнні сёняня, 19-га г. м. з 5 гадз. веч. ў памяшканні Наркампраца. Бюро Фракцыі: